

толькі паранены й уцёк. Ці гэта праўда - я ведама.

Калі лейтананты Саукевіч і іншыя прыбылі ў БФ і расказалі аб гэтых падзеях, я неадкладна паехаў на месца пастою батальёну, каб праверыць усё на месцы. Было гэта ў кастрывніку 1944г. Частка батальёну стаяла ў мясцовасці Альбрэйтсдорф каля Бранбэргу. Гэта была толькі адна рота. Камандзір гэтае роты гаўпштурмфюрэр немец вельмі ўцешыўся з майго прыезду, бо трэба было падняць настроі у людзей, які быў вельмі упаў. У гутарцы са мной камандзір батальёну, на мае заштатныі, чаму гэтае здарылася, што нашых афіцэраў няма ў батальёне, даў вельмі недасы адказ. Ен аўбінавачваў нашых афіцэраў у тым, што яны ня хадзелі падпрадкавацца нямецкім падафіцэрам. Ка- мандзір батальёну загадаў сабраць усіх людзей, каб я мог зъімі гаварыць. Калі я пачаў гаварыць зъ людзьмі, то съцвёрдзіў сапраўды благі настроі у іх. Першае, на што мне жаліліся стральцы, гэта на адсутнасць пры іх сваіх афіцэраў. "Мы жадаем, кавалі мне стральцы, каб БФ прылаўляла ўсіх стараньняу, каб нашыя афіцэры вярнуліся да нас".

У гэтым часе ў батальёне было яшчэ каля 600 чалавек, але людзі былі падзелены на адзінкі й раскінутыя па ўсей Бяларусі.

1 рота ў Дебрахедорфе	85 чалавек;
1 рота ў Ніхачове	89 чалавек;
2 рота ў Лесляу	260 чалавек;
1 рота ў Трыесце	112 чалавек;
1 звязок ў Вільні	21 чалавек.

## АРГАНІЗАЦІЯ ЧЫГУНАЧНАГА БЕЛАРУСКАГА БАТАЛЬЕНУ

У канцы верасеня 1942 года дырэкцыя чыгункі ў Менску звязрнулася праз Генэральны Камісарыят Беларусі да доктара Ермачэнкі, як да галоўнага каманданта Б.С.А. в запытаньнем іц мог бы бы зарганізаваць беларускі батальён для аховы чыгункі. Варункі, якія дырэкцыя паставіла для батальёну былі, з беларускага пункту гледзішча, вельмі дагодныя. Як камандзір батальёну, так і ўсе камандзіры меліся быць беларусы, каманды беларускія й іншае. Доктар Ермачэнка згадвіўся зарганізаваць батальён.

Згадвіўшыся зарганізаваць чыгуначны батальён, бы пачаў раіца са мной, як конкретна прыступіць да рэалізацыі прынятага на сябе абавязку. У гэтym часе зарганізаваць батальён было не цікка, дзеялі таго, што існавала сетка для паклікання Б.С.А., былі перашколеныя два афіцэрскія й падафіцэрскія курсы, так што кадра была гатовая, а дзеялі таго, што для БСА яшчэ ня было зброі, то набор кадраў й людзей не прадстаўляў ціккасці. На камандзіра батальёну д-р Ермачэнка пачаў прасіць мяне, пераконваючы прыняць на сябе гэту функцыю з адначасовым выконваньнем абавязку галоўнага рэферэнта, прынаймся на час арганізацыі. Я на гэта згадвіўся.

Аднёй наядзелі д-р Ермачэнка запрасіў мяне да сябе на прыватную кватэру. Калі я прыйшоў туды, там знаходзіліся ўжо два прадстаўнікі з аховы чыгункі на Беларусі. Адвін зь іх па прозывішчу Штымке, прадставіўся мне, як камандзір чыгуначнай аховы. Ермачэнка прадставіў мяне, як камандзіра чыгуначнага беларускага батальёну. Мэтай нашага сходу было абгаварыць ужо самую тэхніку арганізацыі батальёну. Пры гэтым гутарцы немцы былі вельмі ўступлівымі. Усе варункі, якія мы ім паставілі яны прынялі, так што д-р Ермачэнка й я, будучы вельмі задаўленымі вынікам размовы, пастанавілі на наступны дзень выехаць у акругі, каб на месцы даць указаныя акруговым вайсковым рэферэнтамі аб вярбоўшы цабраахвотнікаў у чыгуначны батальён. Па дароге мы затрымваліся ў тых мяжисцовасцях, у якіх мелі быць замкнётэрэзанныя адзелы батальёну і аглядалі прыгатаваныя немцамі казармы.

Пры першомах із Штымке было ўстаноўлене наступнае размяшчэнне батальёну: 1 рота ў Менску, 1 рота ў Стоўпцах, 1 рота ў Варанавічах, 1 рота ў Лідзе і 1 рота ў Крулеўшчыне, Глыбокае акругі. Апрач таго ў Менску мелася быць арганізаваная падафіцэрская школа для прыгатавлення падафіцераў чыгуначнай аховы. Розам патрэба было набраць 800 чалавек. Кожная зарганізаваная рота павінна была прыесьці 4-х тыднёвое перашкolen'не, пасля чаго магла ўжывацца да службы на чыгунцы.

Не задоўга пасля нашага звароту з абызду пачалі прыбываць ахвотнікі. Першая партыя прыбыла ў Менск са Слонімшчыны, дае й почалацца арганізоўваць першая рота. Камандзірам роты ў Менску быў вызначаны лейтант Чайкоўскі Зімітры. Чайкоўскі выказаў у арганізацыі роты имат энэргіі й ініцыятывы, ягоная рота ў пачатку сінення 1942 прыступіла да нормальнага вышкапанання. У сълед за Менскай ротай пачала арганізоўваць рота ў Варанавічах. Камандзірам роты ў Варанавічах быў вызначаны лейтант Варбарыч. Наагул арганізацыя чыгуначнага батальёну пайшла вельмі спраўна.

Калі яб гэтым пераканаўся немцы, то адносіны іх да нас грунтуюць зымніліся. Іхная першапачатковая ўступлівасць зымнілася на не ўступлівасць. Першае, што яны нам абызвілі, гэта тое, што чыгуначная

дирэкцыя дырэкцыя не згадаілася, каб камандзірам батальёну быў беларус і што камандзір батальёну будзе вызначаны Штымкэ, а ёсь беларускага боку ім патрабны толькі афіцэр для сувязі. Д-р Ярмачэнка на гэта згадаіўся. Афіцэрам для сувязі быў вызначаны Мікула Віталі Над самім д-рам Ярмачэнкам яны сыграі проста злосную шутку.

Наш самым пачатку арганізацыі Менскай роты, яны даволі лі Ярмачэнцы увядзь дзесяць абмундзіраваных людзей для сваёй асабістай аховы. Людзі былі ўзяты. Узвозыне яны атрымалі в запасы БСА, так што пры ўваходзе ў Галоўнае кірауніцтва самапомачы, стаяну ўзворены жаўнер. Камі приходзіў інтарэсант, то ён накіроўваўся вартауніком на вартоўню, дзе мусіў атрымаць пропуск на праца ўваходу ў якую не будзе юніціярою. Але як доўга давялося Ярмачэнку цешыца вайсковай аховай. Прыблізна ў tym самым часе, калі немцы стаўся непатрабным камандзір батальёну беларус, Штымкэ заявіў д-ру Ярмачэнку, што ён мусіць забраць ад аховы абмундзіраваныне, бо немажа праўна апрадаць ягоную выдачу. Ярмачэнка мусіў на гэта згадаішча, але жаўнеры не згадаіліся тримаць пры ім ахову без абмундзіравання і паішлі ў роту. Ярмачэнка застаўся без аховы.

У студзені 1943 года зарганізоўвалася рота ў Лідзе. Камандзірам гэтай роты быў вызначаны лейтэнант Сажыч Шэп.

Тым часам Менская рота скончыла свой курс перашколення і была разьдзеляная групамі на асобныя станцыі для аховы чыгункі. Групы гэтая былі больш-менш у сіле аднаго звязу, якія знаходзіліся на вузлавых станцыях і несці ахову на пэўных чыгуначных адзёзках. Такім чынам адна група была адпраўленая ў Поліцік пад камандай лейтэнанта Маслава, адна група ў Унечу пад Арлом і адна група заставалася ў Менску. На мейсца выбыўших людзей у Менскую роту пачалі набірацца новыя кандыдаты.

Баранавіцкая рота мела вялікія труднасці матар, яльнага харарактру. Глоўным недахопам была нестача абутику. У часе майго пабыту ў Баранавічах камандзір роты лейтэнант Барбaryч жаліўся мне, што 50% Баранавічах камандзір роты лейтэнант Барбaryч жаліўся мне, што 50% людзей на ходзяць на практычныя заняткі, бо мусіць босыя сядзець у казарме. Але напалову з бядой і гэтай рота скончыла курс перашколення і была разьдзеляная групамі і накіраваная на Палесьсе. Адна мноцная група знаходзілася ў Калікоўчыцах і вяла бязупыннае змаганне з партызанамі, якія знаходзіліся ў палескіх лясах. Апошняя рота, якая скончыла перашколення, была рота Лідзкая, якая гэтак сама бы была разьдзеляная групамі на павасобныя адзёзкі чыгунак.

Да вясны 1943 г. было набрана ў батальён разам з tymi, што былі перашколены і несці службу на чыгунках із нованабраннымі ў Баранавічах і Менску - каля 1000 чалавек. Ісце чыгункі на Беларусі ад Арла да Верасьця і ад Поляцку да Калінкавіч ахоўвалася беларусамі людзі вельмі сумленна, нават ихвярна выконвалі свае абавязкі, верачы, што яны служаць сваёй Бацькаўшчыне. Шмат з іх аддалі свае жыццё, стоячы на пастох у часе бамбардавання і ў змаганні з партызанамі. У гэтым самым часе немцы пачалі выціскаць нашых афіцэрараў камандных становішчаў і замяняць іх сваімі падафіцэрарамі. Ісце мае д-ра Ярмачэнкі інтарэсны ў гэтым кірунку на мелі ніякага ~~ж~~ хх д-ра Ярмачэнкі інтарэсны ў гэтым кірунку на мелі ніякага ~~ж~~ хх выніку. Прадстаўнікі нямецкіх чыгуначных паліцыйных уладаў згадаіліся з намі ў гутарцы, аднак паслядоўна рабілі сваю працу. Афіцэрні з большай амбіціёй самі выходзілі са службы. Такім чынам былі выціснутыя з службы Барбaryч, Чайкоўскі, Сажыч і інш., а Мік

- 3 -

кула, пабачыўшы нямецкую палітыку адносна наших камандзёраў, кінуў сваё становішча афіцэра для сувязі і паехаў у Несьвіж на настаўніка нямецкай мовы у настаўніцкую сэмінавлю. Месца ягонае заняў Чайкоўскі, але таксама на ім застаўся.

"Беларусы зрабілі сваю справу, беларусы могуць адыйсьці".

Пасля вялікіх цяжкасцей мне удалася пераканаць Штрымкэ аб неабходнасці пакінуць пры батальёне хоць аднага беларускага афіцэра, які пра пагані дыстага. На гэтае становішча, не без адпору, згадвіўся Сашыч Язві. Атрымаў ён тытул кампанійфюрэра і на гэтым становішчы заставаўся аж да эвакуацыі Беларусі. Шэспам ягонага урадавання былі Еваранавічы.

Адносіны немцаў да людзей былі вельмі благія. Нямецкія падафіцэры білі іх, акрадалі іхны пакеты т.п. Цвякуючы такім адносінам, шмат падафіцэраў звольніліся легальнай, а некаторыя, разжаленыя, дыэртыравалі з батальёну. Шіма ўсяго гэтага, звязкуючы працы Сашыча, батальён пахаваўся й сумленна выконваў свае забавязкі датуль, покуль не адышоў апошні нямецкі пігнік зь беларусі.

Пасля эвакуацыі Беларусі, батальён быў эвакуаваны ў Надрэнію. Тут людзі батальёну былі ўжытыя, як працоўная сіла на чыгунках Надрэніі. Частка трапіла і ў брыгаду Зіглінга. Ужо ў ліпені 1944г., даведаўшыся аб пасе чыгуначнай батальёну Б.Ц.Р. і я пачаў рабіць старанні каб вырваць адтуль людзей. Удалося выцягнуць толькі падкінкі аднаго Сашыча. Лёс рэшты людзей нам навядомы.

## Беларуская Краёвая Абэрона /Б.К.А./

Калі аканчальна уканстытуавалася Беларуская Цэнтральная Рада, то на першым яе паседжаныні 22.1.1944 году Прэзыдэнт Рады прафесар Астроўскі у сваёй дэкларацыі між іншым сказаў, што галоўным заданьнем В.Ц.Р. будзе арганізацыя ўсіх беларускіх сіл для барацьбы з большавіцкай партызаншчынай і, наагул, з большавізмам. Ясна, што змаганье з партызаншчынай у першую чаргу павінна было быць збройнае.

У той час на Беларусі беларускай збройнай сілай была паліцыя, якая налічвала каля 20000 чалавек і цалкам знаходзілася ў распараджэнні нямецкіх паліцыйных уладаў. Апрача таго, існавала яшчэ некалькі батальёнаў самааховы, якія знаходзіліся ў стане ліквідацыі іх немцамі. Так што, каб збройна змагацца трэба было ў першую чаргу стварыць нейкую збройную сілу.

В.Ц.Р. тады і пастановіла прыступіць да арганізацыі беларускай збройнай сіл под назовам Беларускай Краёвой Абароны.

Генеральны камісар Беларусі і камандзір войск С.С. і паліцыі на Беларусі генерал-лейтэнант паліцыі і С.С. групэнфюрэр фон Готберг, які фактычна паклікаў да жыцця В.Ц.Р., ахвотна на гэта згадзіўся. Съпярша сярод В.Ц.Р. і сярод нямецкіх дзейнікаў вяліся дыскусіі, ці В.К.А. арганізоўваць дарогай добраахвотніцкага зацягу, ці дарогай мабілізацыі. У рашце рагтаў было пастноўлена арганізоўваць В.К.А. дарогай прымусовай мабілізацыі.

Правядзенне мабілізацыі на Беларусі предстаўніцтвам беларускага народа, якім тады з'яўлялася В.Ц.Р., было надзвычайна вялікай спрэвей. Гэта быў першы факт у гісторыі Беларусі, калі беларускі народ паклікаўся у беларускія войска беларускімі ўладамі. Траба было съпярша правесыці разьвертку, напісць грунт на майсцох, даведацца, як на гэта будуть з'глядзіцца шырэйшыя беларускія кругі. З гэтай мэтай Прэзыдэнт В.Ц.Р. і пастановіў зрабіць падарожне па Беларусі.

Явіца ў сінезні 1943 году, калі прафесар Астроўскі прыняў на сябе абавязкі Прэзыдэнта В.Ц.Р. і пачаў дабіраць сяброў у склад рады, то запропанаваў мене ўваісьці ў склад сяброў рады з тым, што калі пачнеца арганізацыя

стварудзіти войска у якои-неоудзь форме, то я буду стаяць на чале гатага войска. Я на гэта згадзіўся, так што бы уважаны Прэзыдэнтам Б. Н. Р. за кандыдата на камандзіра будучага беларускага войска, Калі Прэзыдэнт выбіраўся ў аб'езд Беларусі, ~~жылі~~ з мэтай атрыманьня дадзеных аб малівасьці мабілізацыі на Беларусі, то забраў з сабою і мяне. Такім чынам, у пачатку лютага 1944 году Прэзыдэнт Астроўскі, я, Нэроніскі, як сакратар Прэзыдэнта і прадстаўнік штабу Готбергі капітан Куміэр Эміль, немец, які знаў добра расейскую мову, выправіліся ў падарожжа.

Першай мэтай нашага падарожжа была Слуцкая акруга. Калі мы прыбылі ў Слуцак, то гэбітскамісар Слуцку, папярэдня паведамлены немцамі аб нашым прыездзе, вельмі ветліва прыняў нас. Прэзыдэнт п'япраціў гэбітскамісара, каб той склікаў на першы дзень нашага побыту ў Слуцку начальнікаў раёнаў, якія былі ўсе беларусамі, а на другі дзень - агульны сход беларускага насельніцтва акругі.

На сабраныні начальнікаў раёнаў, калі Прэзыдэнт прадставіў справу мабілізацыі, ўсе начальнікі, апрача Капыльскага, які рабіў засыярогі адносна малівасьці правядзенія мабілізацыі з погляду на моцную партызанщину ў ягоным раёне, запэўнілі Прэзыдэнта, што гатая справа зусім могчыма і што насельніцтва пойдзе на заклік Прэзыдэнта ў беларуское войска.

На наступні дзень адбыўся сход насельніцтва. Народу прыбыло вельмі шмат. Імэт было людзей із вёсак. Вялікая ~~з~~ля кіна не могла зьмясьціць усіх удзельнікаў сходу, народ запоўніў ня толькі ўсе карыдоры, але імэт было прымушана стаяць на вуліцы. Прэзыдэнт быў прывітены бурнимі звецінімі. У Случчыне Астроўскі быў ~~з~~абліва папулярны, як сам Случчянін. Прамова Прэзыдэнта зрабіла на ўсіх вялікае уражанье. Арганізацыя беларускага войска ўсе вельмі віталі. Паасобныя прамоўцы із удзельнікаў запэўнілі Прэзыдэнта, што на ягоны заклік ўся Случчына стане як адзін чалавек. Уражанье ад Слуцку засталося як найлепшае. З гэтым добрым уражаннем выехалі мы ў ~~Баранавічы~~.

На прыезд Прэзыдэнта Баранавічы прыгатавіліся по святочному. При ўезьдзе ў горад, Прэзыдэнта спаткалі ганаровая рота складаная з беларускага паліцыі, Старшина гораду Русак Аляксандар і шмат народу з хлебам і соляй.

Гэбітскемістар прыняў нас вельмі гасцінна. Тут, як і ў Слуцку, съяршадбыўся сход рэйных начальнікаў, пасля - беларускага насельніцтва. І тут, гэтак сама было пастаноўлена праводзіць мабілізацыю і тварыць беларуское войска.

З Баранавіч мы пехалі ў Слонім. У Слоніме гэтак сама спаткалі нас урачыста, адбыліся гэткія самыя сходы і гэтак сама было пастаноўлена праводзіць мабілізацыю і арганізоўваць беларуское войска. Тут трэба адзначыць, што слонімская акруга асабліва вітала арганізацыю Б.К.А., бо мела за сабой прыгожую традыцыю змягчанья з партызаншчынай за часы існаванья самаховы.

Пасля аб'езду слонімскага акругі, мы вярнуліся ў Менск. Цяпер можна было прыступіць да працы з пэўнасцю, што мабілізацыя бязумсона ўдаца.

А праца чакала нас вельмі вялікая. Каб правесьці мабілізацыю, трэба было зарганізаваць штаб Б.К.А., які-б падрыхтаваў плян мабілізацыі, трэба было арганізоўваць адміністрацыйную і вайсково-адміністрацыйную ўладу на ўсім абшы Генэральнага камісарыяту Беларусі, каб можна было правесьці мабілізацыю.

Прэзыдант Б.Н.Р. неадкладна пачаў дабіраць кандыдату на намеснікаў у як углах. І пачаў арганізоўваць штаб і дабіраць кандыдату на акруговых вайсковых начальнікаў Б.К.А.

Адносні штабу, то ў самым пачатку началася паміж **Б.И.Р.** і адпаведнымі нямецкімі ўладамі разнагалосіца. Немцы ўважалі, што забавязкам **Б.И.Р.** з'яўляецца толькі правесьці мабілізацыю, а кіраванне змабілізаванымі лядзьмі належыць да іх. З гэтых не згадвалася **Б.И.Р.**, уважаючы, што пасля мабілізацыі, у кіраванні Б.К.А. павінна браць удзел і **Б.И.Р.** при дапамозе свайго собскага штабу. На доўгіх перамовах паміж прэзідэнтам Готбергом доктарам і гаўпштурмфиргерам Маркусам, які з'яўляўся політычным рафарантам Генэральнага камісарыяту Беларусі з аднагобоку і Прэзыдэнтам **Б.И.Р.** - з другога, было пастаноўлена, што при **Б.И.Р.** будзе утварены аддзел Б.К.А., які прыгатуе мабілізацыю, правядзе яе і будзе супрацоўнічы із штабам Готберга ў справах пропаганды, гаспадарчых, санітарных,

і вайсковай падрыхтоўкі. Уся операцийная справа належыць толькі да нямецкага Штабу Готбэрга. При гэтых перамовах ужо ясна выявілася, што немцы зусім ня мелі нёмеру дазволіць беларусам стварыць нейкую беларускую збройную сілу, ім жэтрабы былі толькі людзі, якіх беларусы павінны ім дадыць, а кіраваць людзьмі меліся яны самі без нашай помочні.

З гэтым же самым Маркусем было даговорана, што Готбэрг прыймае на сябе абвязак усе Б.К.А. належны ўзброіць, а што справу абмундаіравання Б.Ц.Р. прыймае на сябе.

Прэзідэнт Астроускі прыняў на сябе абвязак абмундаіравання Б.К.А., дзеля таго, што уважаў, што супраць партызанскіх бандоў можна змягчыць толькі партызанскім спосыбам. Гэта значыць, што аддзелы Б.К.А. добра ўзброенны тварылі бы, як ён называў іх, "белыя банды". Гэтая "белыя банды", якія складаліся б із мясцовага насельніцтва і якія зналі б добра родныя пушчы, прэст хадзілі бы у лес як партызанская банды і мішчылі бы чырвоных партызану. Немцам съпярша гэтая думка спадабалася, аднак пасьля яны ёд яе аднайшлі, за вынікам толькі таго, што Б.Ц.Р. павінна Б.К.А. апрынуць.

Прыблізна у другой палове лютага 1944 году ўсе пытаныні адносна Б.К.А. паміж штабамі Готбэрга і Б.Ц.Р. былі ўзгодненыя. Я прыступіў да організаціі штабу, ці як немцы жадалі, аддзелу Б.К.А. при Б.Ц.Р. Справа гэтая была незвычайнага цяжкага.

Я з самага пачатку звязаўтага ўвагу Прэзідэнта і ўсяе Рады на тое, што мы будзем мець вялікія цяжкасці з прычыны слабасці беларускага ёфіцэрскага корпусу, бо з арганізаціі Семяаховы я знаю амаль кожнага ёфіцара-беларуса асабісту. Кадравых ёфіцараў у нас ня было амаль зусім. Адзіны ёфіцэр штабовы з вышэйшай вайсковай асуствай, гэта быў падпілоунік ген. штабу царскай арміі Гуцька Ізап, але той, спасылягчыся на слабасць свайго здароўя, адмешчляўся прыняць на сябе якую-колечы працу у Б.К.А.

Для прыгатоўлення пляну мабілізацыі ў штатным маштабе, у якім праэктувалася Б.Ц.Р., патрабаў было прынаймі некалькі ёфіцараў-спацыялістў у гэтай справе, у нас жа ня было ні воднога. Увесь цяжар працы і адказнасць спалі на мене. Траба было аднак дзеянічаць. Я пачаў арганізоўваць штаб. Першы службовы мой тытул быў Начальнік Штабу Б.К.А. На свайго заступніка я паклікаў падпірунчіка польскага арміі Мікулу Вітольі. Гэтага быў кадравы

афіцэр польськае арміі. І скончыў польскі кадэцкі корпус і артылерыйскую воеиную школу. Быў гэта чалавек адданы беларускай справе, вайскова добра прыгатаваны, вельмі працавіты, але малады, з мелым выцьцёвым і вайсковым пазнаньнем і ніколі не працаваў у штабе. На кіраунікага агульнай канцэлярыі штабу быў пакліканы Васільфія Аляксей, вельмі добры тэхнічны кіраунік канцэлярыі. На раз- фарэнце персональнага аддзелу Раманчук Сымон, на начальніка санітарнай чась- ці Б.К.А. доктар Прэлога, пазыней Вядомовіч Глеб. На кіраунікі праpagандызага аддзелу згадаіўся радыкль Родзька Усевалод, пазыней быў пакліканы на гэта ста- новішча Гутцька Уладзімер. На гаспадарчыя функцыі былі пакліканы Шлескачускі Скуратовіч Ян і Касцяпяровіч.

Вось і ўесь склад штабу. Ніводнага чалавека спрача кірауніка сен. часыці, як было специялістага у прынятай на сябе функцыі. З гэтym штабам я прыступіў ссыршу да прыгатоўлення мабілізацыі, а пасля да кіраванья ВКА. Між іншым, мушу сказаць, што Б.Ц.Р. міяк на мягдо пагадаіца з накінутым нем- цамі назвам "аддзел Б.К.А.", а дзеяля таго, што на назоў "штаб" немцы не хацелі згадаіцца, то Б.Ц.Р. вырашила наш штаб называць "Галоўным Кірауніцтвам Б.К.А".

У прыгатоўленыні пляну мабілізацыі прыймлі удзел спрача штабу і радныя ЕНР. Прэзідтура, якія паступалі у Галоўнае Кірауніцтво Б.К.А. было шмат. але ўсё-ж аканчальны плян спрацоўвалі я з Мікулай. Плян быў спрацаваны вель- мі подрабязна, з мінтовым падзелам дзеянісці на меснікі Б.Ц.Р., акруговых начальнікаў, павятовых начальнікаў і камандзіраў батальёнў і рот.

Другой вельмі важнай справай была абсада ў акругах намеснікаў і акруговых начальнікаў. Прэзыдэнтам былі вызначаны на намеснікі наступныя асобы: Менская акруга - інжынер Жук, а дзеяля часовай ягонай адсутнасці да выканання абязядаў намесніка прыступіў Будзіловіч; Слуцкая акруга - Гінько, Веранацкая акруга - др. філ. Станкевіч Станіслаў, Слонімская акруга - Аудзей, Неваградзкая акруга - Рагуля Тарыс, Вілейская акруга - др. мэд. Малец- кі і Глыбоцкая акруга - інж. Касяк Іван, У Лідзкую акругу і Ганцавіцкую на- меснікі не вызначаліся дзеяля таго, што гэтых акругі былі вылучаны з мабі- лізацыі. Акруговымі начальнікамі Б.К.А. былі вызначаны: Менскай - капітан Пугачоў Міхail, кадравы афіцэр савецкай арміі, які добра знаўся на вайсковай справе і быў вельмі энергічным.

28

Слуцкае аругі - падлейтэнант Шнэк Сыцяпан кадравы афіцэр савецкай арміі, апошніх некалькі год у арміі не служыў /, чалавек вельмі разважны, на вайсковай справе добра знаўся.

Баранавіцкае аругі - лейтэнант Русак Уладзімер, падхарунжы польскай арміі, вайскова падрыхтаваны слаба, візічаны на гэтасе становішча німецкікам аругі з прычын адсутнісці іншага кандыдата.

Слонімскае аругі - Дзініевіч Язіп, падхарунжы польскай арміі, вайскова падрыхтаваны слаба, але знаны ў Слонімшчыне з працы па арганізацыі Семашковы.

Наваградзкое аругі - Рагуля Гарыс, вайскова падрыхтаваны слаба, але адданы беларускай справе, вельмі энэргічны і знаны ў Наваградчыне, як змагар за беларускую справу.

Вілейскае аругі - Бабіч, падхарунжы польскай арміі, вайскова слаба падрыхтаваны, але адданы беларускай справе, энэргічны.

Глыбоцкае аругі - Зыбайла Рыгор, падхарунжы польскай арміі, вайскова слаба падрыхтаваны, але адданы беларускай справе, знаны беларускому грамадству, як змагар за беларускую справу.

Як відаць з гэтага спісу, вайсковымі начальнікамі аругаў былі людзі маладыя, вайскова слаба падрыхтаваныя, за выняткам капітана Пугачова, які да 1941 г. служыў у савецкай арміі, бяз жыцьцёвага дзяржання. Іншых кандыдатаў у нас ня было. Глі, праўда, яшчэ прыпірчыкі з'ялі су царскасавецкай арміі, але гэта былі людзі старыя вонем, вайскова зусім бязвартасныя і ў басцінічнай беларускай справе. Таксама, што выбар наш мусіў залежаць на людзях маладых, ідэёвых змагарох за беларускую справу і вайскова ўсе-ж тэйкі тэх-гэтак падрыхтаваных.

Галоўны ціхар па падрыхтоўцы мабілізацыі і ёйным правядзенныі ўскладаўся на німецкікаў. На мыслі першай інструкцыі, маб. німецкі, супольна з аруговыми начальнікамі і з прэятовымі начальнікамі, павінны былі німайсцох выбраць коміндзіраў батальёну. У кожным павеце праектаваўся адзін батальён у сіле 600 чалавек, значыцца першы мабілізацыйны павінны быў лі быць пакліканыя коміндзіры батальёну, якія супольна з прэятовымі начальнікамі і мусілі прыгатаваць усё да мабілізацыі ў павеце.

У міжчасьці, калі Галоўнае Кіраўніцтво Б.К.А. і Прэзыдэнт Б.Ц.Р. выканалі вышэй апісаную працу, выйшаў загад Готбэрга аб арганізацыі Б.К.А.. Глядчыцельня гэтага загаду адбыўся скод у габінаке Прэзыдэнта у канцы лютага 1944 г. На сконце з беларускага боку былі прысутныя : Прэзыдэнт Б.Ц.Р. Першы Віцэ-прэзыдэнт, ад Галоўнага Кіраўніцтва Б.К.А. я і Мікула, з боку на-  
мецкага прысутнічалі начальнік штабу Готбэрга падпелкоўнік Кляйн <sup>із сваім</sup>  
ад'ютантам, камандзір чужа-національны падліцнік Беларусі падпелкоўнік  
Каўфман з ад'ютантам, кіраўнік падітычнага аддзела пры СН у Менску штурм-  
бандэр Сэп, наемецкая акруговая начальнікі цаліцы, акруговая начальнікі  
Б.К.А. і наемеснікі. На гэтым сабранні ад'ютант начальніка штабу Готбэрга  
прочытав загад Готбэрга аб арганізацыі Б.К.А. Зъмест гэтага загаду наступным:

(Документ чагоад Готбэрге).

Пасля прачытальнія загаду адбылася дыскусія па тэму тэхнікі правядзення мабілізацыі. Была вырашаная дата мабілізацыі 10-га сакавіка 1944 году.

Як відаць із загаду Готбэрга, роля Галоўнага Кіраўніцтва Б.К.А. пры Б.Ц.Р. была вельмі малая, не гледзячы на тое, што ўся ёдка-знаесьць за мабілізацыю спадала на гэтве Кіраўніцтва.

У сувязі з тым, што наша афіцэрская і падафіцэрская кадры былі слабыя, Б.Ц.Р. вырашила, а немцы цалкам на гэтве згадзіліся, правесці перашкolenыне афіцараў і падафіцараў. З гэтай мэтай у Менску адчыніўся месачны курс перашкolenыя афіцараў і падафіцараў, разылічаны на 50 афіцараў і 150 падафіцараў. Курсы меліся проводзіцца адзін за адным так даўга, пакуль усе афіцэры і падафіцэры ня будуць перашкодленыя. Пасля гэтых курсаў плянавалася адчыненне афіцэрскай школы з 6-месачным курсам для новых кандыдатаў на афіцараў. У пляне мабілізацыі было предугледжана у першых дніх мабілізацыі прыслæць у Менск на курс афіцараў і падафіцараў.

Камандзірам курсу з наемецкага боку быў вызначаны штобом Готбэрга капітан Гнейдер. Траба было вызначыць камандзіра курсу з нашага боку. Пасля перагляду кандыдатаў Прэзыдэнт і я згадзіліся вызначыць на гэтве становішча маёра Славацкага арміі Бедрыцкага. З гэтай мэтай Прэзыдэнт выклікнуў Бедрыцкага з Баранавіч у Менск. Прэзыдэнт і я расцэнівалі <sup>збіральную</sup> камандзіра, съпярэд афіцэрскіх і падафіцэрскіх курсаў перашкolenыя, а пасля афіцэрскай школы, як адно з

вельмі юдзяных становішчау у в.п.п. Гутарка з Бедрыцкім з'явівалася ў габі-  
наце Прэзідэнта. Колі Прэзідант запрапанаваў Бедрыцкому становішча камандзі-  
ра курсаў, то Бедрыцкі котэгарычна ёд яго ёдмовіўся, мательчы сваю ёдмову  
свайх хвараблівасцяй. При гэтых ён літаральна плачоў і говорыў, што ён так  
кепска чуецца, што пэўны япчэ у гэтых гадзе памра. Нягуд, ён зрабіў на нас  
уражанье нейкага духовага і фізичнага убожства.

Пасля ёдмовы Бедрыцкага, ядзіні камандзірам застаўся у нас Чубатэрэ-  
віч Віктор, які на месце препанову ахвотна згадаўся. Справядлівасць, аднак,  
вымагае подкрасыліць, што Чубатэрэвіч вельмі энэргічна ўжоўся за працу, як у  
часе прыгатоўлення, так і шкелення курсу. Ен выказаў шмат волі і занаргії,  
і здавалася, што зъ яго вірабіща вельмі добры камандзір. Далейшя падзеі  
змусілі, аднак, горка ў Чубатэрэвічу расчаравацца.

У акругах у гэтых самы часе праца па прыгатоўленню мабілізацыі ішла  
поўным ходам. Немесынікі і акруговыя начальнікі В.К.А. і паветавыя начальнікі  
увайшли ў курс спраў, разумелі важыніць справы і рабілі ўсе, што ёд іх за-  
лемыла. Гебітскімісары і нямецкія начальнікі падліцы, отрымаўшы загады ёд Ген-  
шэральнага Комісарыяту Беларусі, працы не толькі на першыадзеялі, а наадваро-  
дзе. Набіраўся загад Прэзідэнта аб мабілізацыі. Даўля тайніці справы  
набор рабіў Найдзюк Язэп. Тэрмін мабілізацыі трymаўся ў тямніцы. У тямні-  
чыя зь біцьцём сарца чакалі 10-га сакавіка.

Нарашце наўмышоў дзень дзесятага сакавіка 1944 году. Уно ізвяята гэ-  
тавіка пад вечар у большай частцы Беларусі былі расклейныя ўвешчаныя Прэ-  
зыдэнта Г.И.Р. аб мабілізацыі ў В.К.А. Дзесятага па поўдні прыйшлі у В.Ц.Р.  
першыя весткі аб ходзе мабілізацыі. Весткі гэтая былі вельмі добрыя. Народ  
масова пайшоў да прымовых комісіяў. Не колькі народа здаў агзаман свайх на-  
цыянальнай і грамадзкой сведаміцьці, съветчыць беларуское насельніцтва тых  
раёнаў, якія цалкам былі апніваныя партызанамі. Улада гні нямецкая, гні ба-  
ларуская туды не сягала. Прызыўныя гадавікі маглі зусім безкарна да прымовых  
комісіяў не з'явіцца, аднак усе з'явіліся.

Абвешчаныне мабілізацыі зрабіло на партызаноў вялікае уражаніне. Не  
прадугледжвалі падобнай рачы, партызаны на мелі адной лініі односінно да  
прызыўнікоў, якія выконвалі загад Прэзідэнта. Даўля гэтага захоўваліся яны  
коміяй частцы Беларусі па рознаму. Так наприклад, у некоторых мясоцох яны

павыстаўлялі на дарогах пасты, якія не працуялі прызыунікаў да прыймовых камісняў, у іншых наадварот, раілі прызыунікам ісьці і браць зброя <sup>81</sup> у руکі, каб пасыля павярнуць яе супроць немцаў. З рэйнаў у якіх партызаны патварылі кардонаў не працуячы прызыунікоў, апошнія преклісаюць праз гэтых кардонаў праз лясы, каб з'явіцца перад прыймовай камісніяй. Адаўніццатага сакавіка я наведаў прыймовую камісню Менскага раёну. Вялікая плошча калі будынку, у якім працавала камісня, была застаўленая вагамі, на якіх прызыунікі чакалі свайгі. Настрой у людзей быў съяточны, усе спадзяваліся, што сапрауднікі створыцца беларуская збройная сіла, якая адведзе лепшае месца ў съвеце для беларускага народу.

У часе мабілізацыі начальнік Менскай акругі дадаў мені, што часць людзей прызнаных здольнымі да вайсковай службы, немцы забіраюць і аддаюць у распартаджэнне СТ. Гэтую вестку <sup>я</sup> зараз ж падаў да ведама Прэзыдэнту. Прэзыдэнт вельмі забурыйся гэтому факту і неадкладна пахаў у Генэральны Камісariat, каб злакніць пратэст супроць гэтага бясправя. Др. Маркус <sup>матываваў</sup> Прэзыдэнту свой учынок тым, што для немцаў было патрабная рабочая сіла для направленаў да Геларусі. Прэзыдэнт тады падаў думку каб зрабіць гэта не нарушайшы папяраднія умовы ўносна Б.К.А., творачы сапёрныя батальёны. Немцы подхапілі гэтую думку і такім чынам паўсталі ідэя організацыі сапёрных батальёнў. Пры ўмове аб організацыі сапёрных батальёнў з др. Маркусам было пастаноўлене організаваць 12 такіх батальёнў. Батальёны гэтага мелі знаходзіцца паўтары месяцы у распартаджэнні арміі, пасыля чаго мелі ўвайсьці ў склад Б.К.А.. При гэтых сапёрных батальёнах павінны былі быць збундураваны і ўзброены арміяй.

Пачатак мабілізацыі быў недзвічайно добры, каб не нашыя апякуны - немцы. Генэральны Камісар Беларусі ёднаў загад па нямецкай лініі, што ў выпадку неабходнай патрабы могуць быць звольнены ад мабілізацыі незамянімія спэцыялісты ў предпрыемствах вайсковага значэння. При гэтых у тыхіх выпадках мелі рекламираваць односедныя кіраўнікі предпрыемстваў, а звольняць меў право Габітскамісар. Гэзеля того, што ў часе вайны ўсё можна было падцягнуць под вайсковыя предпрыемствы, то загад гэты адчыніў дзіверы для злоўмышлення. Челавек, які даглядаў сувінай ці курэй якого-колечы нямецкага ўрадоўца <sup>ак</sup> з'яўляўся незамянімым спэцам. Працаўнік на земляных работах, які падаруў свайму

начальніку-немцу кусок сланіны гэтак сама раклямаваўся, як незамянімы спэц. Так што, у рашце раштау амаль палова змабілізаваных была раклямаваная і звяльнялася. П'ят нарау каштавала Е.Ц.Р. пакуль гэтыя злоўжывальні трохі спыніліся.

Мабілізацыя цягнулася значна даўжэй, чым было прадуведжана мабілізацыйным плянам. Причынай гэтага было малое дазнанье прымовых камісняў і першыходы з боку партызанаў і нямецкіх уладаў. У выніку пачалі організацыя 39 батальёнаў пяхоты, а таксама і сапёрных батальёнаў, у якія людзі ішлі вельмі неахвотна. У некаторых мясцох людзі прызначаныя ў сапёрных батальёнах разъбягаліся, як напрыклад у Нясвіжы і Клецку. У пяхоты-ж батальёны людзі ішлі вельмі ахвотна, хочучы непасрэдна змагацца з бальшавіцкімі партызанамі, чаго не давалі ім сапёрных батальёны.

Найслабейшым пунктам Б.К.А. была слабасць афіцэрскага складу. Як у арганізацыі Самаюховы, так і тут гэтая справа з самага пачатку пачала даваць благія вынікі. Трэба, аднак, признацца, што ў беларускіх умовах арганізацыя вайсковых адзінак напаткала б не шмат цяжкасцяў імет і пры вельмі добрых афіцерах. У нас ня было эніх вайсковых статутаў, эні штатуў, эні програмаў шклення, эні вайсковых традыцыяў, так што кожны камандзір павінен быў выявіць вялікі вайсковы волыт, гэтага волыту нехадзела нашым камандзірам. Траба Б.К.А. нахутка спрацаваў усе неабходнае да арганізацыі і вайсковай падрыхтоўкі, аднак, гэта ня было тое, што мелі арміі суседніх дзяржаў. Некаторыя сябры прэзыдэнту Е.Ц.Р. стараліся даць душукацца віны за недахопы ў батальёнах у штабе Б.К.А. Так напрыклад, Родзько Усевалод зындаў штабу, што штаб складаецца з вельмі малых афіцэроў і выглядае непаважна. Часабіста цалкам з ім згэджаўся і прасіў сяброў прэзыдэнту, каб далі мне вельш правізных кандыдатаў на штабныя становішчы, аднак, ніхто мне токога кандыдата паказаць ня мог. Увага затрымоўвалася на адзінм кандыдате на штабную працу-гэта на падпілкоўніку царскай арміі Гуцьку Язапу. Прэзыдэнт напісаў пісьмо да Гуцьку, запрашачы яго на начальніка штабу Б.К.А.. Гуцькі свой прыезд у Менск адцягваў і прыбыў толькі у пачатку траўня 1944 году, разам з Якуцавічам Паўлем. Пры першай гутарцы з Прэзыдэнтам прак. Гуцькі згэдзіўся прыняць становішча начальніка штабу і на другі дзень зявіўся да мяне, просіачы, каб я даў яму акты для азнямлення. Праглядзеўши віты, Гуцькі пайшоў да Прэзыдэнта і катэгарычно адмовіўся ад працы ў Б.К.А. У гу-

тарцы са мною, ён ск<sup>аза</sup>ў, што калі спэрацыйная частка штабу належыць не  
штабу Б.К.А., а да нямецкага штабу, то ён уважае, што гэты штаб на ёсьць  
штабам у поўным значэнні і дзеля гэтага ён працаваць у токім штабе яхоча.  
Гэткім чынам, алгіная надзея на наданыне штабу "певажнага выгляду", скончы-  
лася няудачай. У штабе застаўся працаваць Якуцэвіч, якому Прэзыдэнт надаў  
рангу маёра. Якуцэвіч збяг<sup>а</sup>ў стаисвішча інспэктора Б.К.А..

Зброю для Б.К.А. узяліся даць нямецкія ул<sup>ади</sup>, якія забяцялі на пачатку  
на сто вінтовак на кожны батальён. Таксічна, пад каманд<sup>ую</sup> мабілізацыі на кожны  
батальён было приদзелена па сто італьянскіх вінтоўкаў. Вінтоўкі гэтая былі,  
аднак, такой мернай якасці, што мы съярша прынялі іх за вучэбныя.

Прайшло прыблізна з месяц часу. Мабілізацыя даўно скончылася. Людзі пра-  
ходзілі ў батальёнах вайсковую падрыхтоўку із гэтымі ж італьянскімі вінтоў-  
камі. Адна вінтоўка прыпадала на <sup>іх</sup> 6-7 чалавек. Амуніцыі было вельмі мада. Да-  
ведаліся аб гэтых партызанах і начальнікі на пачаткі нападаць на батальёны. Людзі ў батальё-  
нах звычайна прыімлі бой, аднак мусілі уступаць пераваге зброі у ворага,  
Іза батальёны ў Глыбоцкай акрузе былі разбиты зусім, людзі былі ўзя-  
тыя у палон, рэшта разбеглося. Гэтая факты вельмі адмоўна ёдбіваліся на ма-  
ральнім становішчы <sup>іх</sup> батальёнах. Б.Ц.Р. із свайго боку рабіла націск на штаб ген.  
Готберга, каб хутчэй давалі зброю. Акруговыя начальнікі Б.К.А. прысыпалі ў  
штаб Б.К.А. мэльдункі, у якіх справу представілі ў што раз чарнейшых колерах  
Прэзыдым Б.Ц.Р. выразны склік<sup>а</sup>ць з'езд начальнікоў акруг<sup>а</sup>ў, каб супольна з  
Б.Ц.Р. знойсці меры для паправы справы.

З'езд ёдм<sup>у</sup>ся ў канцы красавіка 1944 году. Заслушаўшы даклады з мей-  
сцеў, некоторыя удзельнікі з'езду паставілі працягнуваць ліквідацыі Б.К.А..  
Пасля дыскусіі, аднак было постановлене Б.К.А. не ліквідаваць, а зменшыць  
згодна з колькасцю зброя, г.зн. на трох чвэрці. Ген. Готберг пажадаў прыняць  
увесь з'езд у сваім службовыі памешканыні. Приняў ён яго вельмі суха. Съяр-  
ша прачытуў натык, што беларусы вельмі горачыя і жадаюць рачаць немагчымых і  
не ўлічваемых военных абставін<sup>аў</sup>, пасля ск<sup>аза</sup>ў, што транспорт зброі для Б.К.А.  
быў у дарозе, але разбиты ворагам і што на зброя цяпер пачакніць дужэйшы час  
аб рэдукцыі Б.К.А. ген. Готберг не хацеў нават і слухаць. Аднак гутарка на  
з'ездзе об ліквідацыі або рэдукцыі Б.К.А. зрабіла на немцаў паўноч урохоньне  
зброя пачала прыбываць. Пры гэтых прыбываючых зброя розных систэм<sup>а</sup>, як вінтоў-

кі французькія, галандакія, расейскія, польскія і інш. Інші кулямёты <sup>34</sup> былі у бальшыні польскія. Можна цяпер уявіць, якія цяжкасці мелі командзіры батальёніаў, маючи столькі систэму зброі, з вайсковай падрыхтоўкай, разьдзелам амуніцыі. Наогул, да самага бальшавіцкага наступу, Б.К.А. фактычна ўзброчна не были.

Справа з абмундзіраваньнем предстаўлялася яшчэ горш. Прэзыдэнт В.Ц.Р. Астроускі гэтай справы не дэцэнтваў. Ён усыцяж чытацеў «аб "белых бандэх" і тему яшчэ пры уступных перамовах згадзіўся абмундзіраванье ўязь ня сябе. У чым людзі прыйшлі ў часе мабілізацыі, у тым і застасіся. В.Ц.Р. ня мела ніякіх магчымасцяў абмундзіраваць Б.К.А. Калі я, бачачы ў батальёнах заборанцаў, пачаў звяртацца да нач. штабу ген. Готберга і прасіць «аб прицедзе абмундзіраванья, то заседы атрымоўваў адказ : "Ваш Прэзыдэнт узяў ня сябе абмундзіроваць Б.К.А., няхай ён гэта выканав, мы свой забявязак у справе зброі выканаді".

Як я ужо вышэй успомніў, для прыгатаўлення добра кваліфікаваных кадраў, у Менску быў адчынены месячны курс перацягіланья афіцараў і падафіцараў. Першы курс распачаўся у сярэдзіне ~~жніўня~~ сакавіка 1944 году. На курс прыбыло 50 афіцараў і каля 200 падафіцараў. У сувязі з тым, што набліжалася 25 Сакавіка, Гадзінка забеччання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, В.Ц.Р. пастановіла, ў гаты дзень правесьці прысягу Б.К.А. быў запрэчаны текст прысягі, разасланыя загады начальнікамі скругаў, каб прысягу правесьці ў як найболых урачыстых абставінках. У Менску мела быць урачысто праведзена прысяга курсу перацягіланья афіцараў і падафіцараў. Присяга гэтая вельмі урачыста, у прысутнасці Прэзыдэнта В.Ц.Р., ген. Готберга, представнікоў арміі і Уладу цывільных і вялізераў, на тоўпу менскага ўніверсітэта, была праведзеная на катэдральнай плошчы. Пасля прысягі адбыўся перад курсантамі представліліся вельмі добра. Была праведзена прысяга і ў іншых батальёнах, аднак не ўсіх, дзеля таго, што некаторыя батальёны яшчэ знаходзіліся ў стадыі організацыі.

Першы курс скончыўся у палове красавіка. Пры заканчэнні быў праведзены эзамэн у прысутнасці ген. Готберга. Беларускі штаб і В.Ц.Р. представліў толькі я. Прэзыдэнт будучы нездзволены із способу ўзброченія Б.К.А. немцамі, на эзамэн не прыбыў. Но заканчэнне эзамену ген. Готберг сказаў да

- 85 -

курсантам прэмову, у якой паклаў спэцыяльны націск на тое, што не гледзячы на ўсе цяжкасці, Б.К.А. будзе ўзброена, і адыгрэе гісторычную ролю ў змаганні з бальшавізмам.

Пасля заканчэння першага курсу, быў адчынены другі курс у кампі ирэсавіка 1944 году. Галоўнай задачай у прыгатавленні кадраў было, аднак, адчыненне ёфіцэрскай школы для моладзі, якая яшчэ ня была ў войску. Атрымаўшы згоду ген. Геберга, В.ПР. правіла ёднаведную прафаганду і роўнаделенне з трэцім ёф. курсам у другой палове чэрвеня 1944 году а'ехалася 280 кандыдатаў у ёфіцэрскую школу. Былі гэта моладыя хлопцы, у большым із скончанай сярэдняй адукацыі. Курс науки прадугледжваўся 6-цімесячны, пасля чаго моладым кандыдатам мела быць наданая першая ёфіцэрская ранг. Моладыя кандыдаты з'яўлікі верай і запалам узяліся за науку. Нажаль, ня было суджана гэтым моладым беларускім патрыётам атрымаць ёфіцэрскія рангі беларускага войска. 28-га чэрвеня бальшавіцкая армія пачала набліжацца да Менску. Менск хутка эвакуіраваўся. Ёфіцэрская школа пешым маршам 29-га чэрвеня пакідалася на Вільню. Ужо ў часе маршу моладыя хлопцы, ня прывыкшы да фарсаванага маршу, пачалі адставаць. У Вільні трапілі яны под бомбардэваныне, при гэтым 6 вучняў было забітых і некалькі параненых. У Вільні ёф. школа заладзялася ў цягнік і пасля доўгага пад'ёру пад'ёру ў канцы ліпеня была прыдзеленая да г.з. брыгады Зіглінга. Зіглінг, гэты эль дух беларускай вайсковасці при немцах, падзяліў школу на пасобныя пададзелы і такім чынам школа была зъліквідаваная.

Пры самым пачатку арганізацыі Б.К.А., немцы стараліся як найбольш обмяжаваць компетэнцыі беларускага штабу. Ужо тое, што пры беларускім штабе ня было спарэчнага аддзелу зводаіла ягоную ролю другогоднасці мейсца. Паводле нямецкага пляну, заданынем бел. штабу, спрача праездзення мабілізаціі, было праце праінструкціраваная. З гэтым поглядам бел. штаб бязупнна змагаўся. У рашце раштаў беларускі штаб складаўся з наступных аддзелоў :

1. Аддзел арганізацыйны,
2. Аддзел прафагандовы,
3. Аддзел санітарны,
4. Аддзел гаспадарчы,
5. Агульная канцылярія.

Свобода руху бел.штабу була вельмі звязана. Бел.штаб ня меў у сваім распараджэнных ніякіх сродкаў лунасьці. Калі штаб высылаў у аругі пасланцу, то прапускі для пасланцу трэба было атрымоўваць з нямецкага штабу, при гэтым трэба было уматыўваць неабходны сць пасылкі пасланцу, ё нямецкі штаб мог пропускі даць, а мог і ня даць, што часта здаралася.

Я загадам Прэзидэнта Б.Н.Р. съярша бы назначены начальнікам бедаруонага штабу. Майм заданьнем было прыгатаваць і правесці мабілізацыю. Калі мабілізацыя была скомчаная, Прэзидэнт Б.Н.Р. сваім дэкрэтам вызначыў мяне ~~командзірам~~ <sup>членом</sup> Б.Н.А. Ува ўсіх справах Б.Н.А. нач. штабу ген. Готбарга звязваўся беспасярэдна са мной. Я часта у гэтых выпадку пасылаў да начальніка штабу майго заступніка - маёра Мікулу. У другой палове чэрвеня 1944 году. загадам ген. Готбарга быў вызначены нямецкі штаб лунасьці, у складзе аднаго маёра, двух капітанаў і 4-х падофіцэраў. Вызначены штаб атрымаў помешканье для працы ў будынку ~~БХХХ~~ бел. штабу. Заданьнем штабу лунасьці было ня толькі тэхнічна атрымоўваць лунасьць паміж бел.штабам і штабам ген. Готбарга, але і ўнікаць ва ўсе патрабы Б.Н.А. і падлягчыць цянкосьці бел.штабу адносна матэр'яльных патрабаў Б.Н.А. Як выглядаў бы ў прытыцы супрацоўніцтво штабам лунасьці, ~~чым~~ скажу, дзеля таго, што штаб гэты яшчэ не паспей увайсьці ў курс сваіх абвязкоў, як падзеі на ўсходнім фронце прымусілі ўсё адварнуцца ўверх дном.

Прыблізна ў канцы кастрычніка 1944 году. Б.Н.А. прыняло выразнае ~~окрасленне~~ ~~зблічч~~. Было арганізавана 39 батальённаў пяхоты і 6 батальённаў сапёрных. У кожным раёне быў адзін батальён пяхоты. Сапёрныя батальёны былі раскватэраваны наступна: адзін бат. у Гарысаве, два бат. у Чонску, два бат. у Слуцку і адзін бат. у Геранёвічах. Пача трэба было арганізаваць пяць батальённаў сапёрных, але гэта не удалося выканаць, дзякуючы ад'емним ~~односінам~~ ложадзей да гэтых батальённаў.

Зораз пасля заканчэння мабілізацыі, я распачаў праездайць інспекцыю у батальёнах. Нямецкі штаб ставіўся да майх інспекцыйных падэражжаў вельмі прыхільна, справе гэтай дапамагаў. У тых батальёнах, у якіх прысягна была прыведзеная 25-га Сакавіка, яна складалася ў часе майх інспекцый ~~інспекцій~~ у майі прысутнісці. У гэтых выпадку немцы выразна імкнуліся выкерыстаць

мяне, як пропагандістага. Батальйон вистрайваліся на мой прем'езд, і приймав рапорт камандіра батальйона, проводзіў перагляд і абавязковы мусіу з акомічыць цырамонію пропагандовай прамовай. Німецкі предстаўнік звичайна тримаўся набаку. У некаторых выпадках моя роля пропагандістага і ролі немцау, пад поглядам операцийнага заместа штабрасылівания. Так напріклад, у Слуцку пасыня май прамова да сапернага батальйону і пасыя присягі. Камандір сапернага пілкі зарэ - ён видзеу батальйонамастроў спаранінага харектару. Гэткім чынам, якімніжнікія роля моя, як доказуючага В.К.А., была вельмі неприменная, тым больш, што які жаунерн В.К.А., які беларускіе грамадзянства не разумел Фантанчага майго падвойнага.

У часе моіх інспекцыйных аб'ездаў, я съпвердзіў нязвычайную ахвярнасць і адданасць спрэве беларускіх жаунераў. Не гледаючи на тое, што жаунеры В.К.А. мы былі абмундзіраваны, а былі апракутны вельмі марны у свае сападзвелкі, у бельшыні босыя, якія нармельныя вайсковыя заняткі, выконвалі вартавую службу і хадзілі на партызане. У Капылі, Слуцкай вакругі, у дажджіліві і вельмі халодны дзень я засыпеў жаунераў В.К.А. на постох. Яны былі босыя, стаялі вышай косткаў у халодным балоце па некалькі гадзін бяз змены. Не гледзячы на такія ўмовы, жаунеры В.К.А. вельмі сумленне выконвалі свае абавязкі. Да канца траўня 1945 году былі абмундзіраваны цалкам толькі сапернія батальёны, але зброі затое яны таク і не побачылі.

Як толькі батальйон сяк-так былі ўзброены, яны пачалі весьці змаганье з партызанамі. Змаганье гэтве выглядало так, што моцныя аддзелы В.К.А. абходзілі свае раёны, заганяючы партызанская банды у глыб лясоў і гэтым дадычы мажлівасць сялянам свободна апрацоўваць сваю зямлю.

У другой падове жніўня німецкі штаб прыйшоў да пераканаўнія, што батальйон В.К.А. можна ўжываць у операциях супраць партызане. Першы выбар паў на 15 батальён Гарадзішчанска га раёну, які стаяў у вёсцы Вольная. Німецкі штаб, які засыяргаў сябе праве операцийна ўжываць батальйон, наехаў на паведаміу беларускі штаб «б свім нумери, а выдаў загад Гебітспаліцай каманданту Баранавіцкага вакругі, што 15 батальён належыць не здкладна зарадаваць на цягнік у Баранавічах і здправіць у Менск з мэтай абмундзіраванія і пераузбраенія. Гебітспаліцай камандант знайшоўся ў цяжкім станові

вішчы. Гі ведаў, як захоўваліся наукары Б.К.А. при арганізацыі сап'ерных батальёні, калі людзі, каб ня трапіць у сап.бат. разъбягліся. Гэбітспаліцайкамандант ня быў паўні 15-га батальёну, які мог таксама разъбегчыся, даведаўшыся аб вывезе яго ў Менск немцамі. Гэбітспаліцайкамандант звярнуўся тады з запытальнем да камескіх Б.С.Р. у Варанавічах д-ра Станкевіча, дзе іму вядома аб загадзе адносна 15-га батальёну. У гэты самі камандант и, будучи ў Варанавічах, находзіўся якраз у к-ра Станкевіча. Нічне, к-і д-ру Станкевічу жірга ня было вядома аб гэтых загадах. Гэбітспаліцайкамандант заране прыбуў да нас, пінфармаваў аб атрыманні з Менску загадзе і прасіў нас, каб мы згадваліся плахадзь супольна з ім у Вольную і не ражацца батальён аб неабходнасці выканання загаду. На наступны дзень мы з ім плахалі. У Вольной ужо ведалі аб нашым прыездзе. Прыгатавай тринбуку, з якой мы меліся прымаціць. Пасля перагляду батальёну прамаўлялі да яго я і д-р. Станкевіч. Пасля гэтага пад'ехалі саміходы, у якіх батальён быў слова заладаваўся да ад'езду. У Менску 15 батальён быў абмундаіраваны, пераўброены і рэарганізаваны. Командзірам гэтага батальёну быў былы падхарунок польскай арміі Чапуей, мне яснасць мала знаны як командзір. Каб мець паўн-сьць добра га командзірання батальёнам у часе акцыі быў вызначаны падлейтэнант Родзько Усеведод спац.-управаваным ад бел.штабу пры батальёне. Батальён быў прыдзелены да апарочнай групы, якая пад командаваннем ген. Готберга прыводзіла ёчышчаныне мясцовасці ад вертызану ў раёне Лепеля і Гарнсава. У часе акцыі батальён выказаў вялікую баявую вэртасць. Пасля акцыі падлейтэнант Родзько, які быў фактычным командзірам у часе акцыі, атрымаў Жалезны Крыж, другія командзіры і шмат падофіцераў і стральцоў атрымалі баявую узнагароду для ўсходніх народоў.

У падвое чырвяня 1944 году быў узяты ў акцыі 34-ы батальён са Стоўцаў, які атрымаў сцяг з рук Прэзыдэнта Б.С.Р. і прыймаўчы ягоное імя. Нямецкі штаб і ў гэтym выпадку наступіў так, як і з 15 батальёнам Г.ЗН. не павеліміўши бел.штаб выйсці загад Гэб.пал.кам.. І ў гэтym выпадку ані я, ані д-р. Станкевіч паведамлення не былі. Калі Геб.пал.кам. прыбыў у ~~Беларусь~~ Своўці, каб зладаваць батальён у чыгуначны Транспарт, то наўнеры батальёну, якія на бачылі предстаўніка беларускага камандавання разъбегліштаб у Менску даведаўшыся яб гэтым факце заявіў прэтэнзію да

беларускага штабу. Але тут умішаўся ў справу Прэзыдэнт Б.Ц.Р., які катэгэр  
рычна заявіў предстаўніку ген. Готбэрга, што ні адзін аддзел Б.К.А. ня можа  
быць узяты бяз папярэдняга паведамлення беларускага штабу. Справу у 34  
батальёне мусіў вырышаць маёр Мікула, які як мой заступнік поехав у Стоўп-  
цы і выправіў батальён на акцыю.

Ня гледзячы на марны прыадзевак, на марнае ўзбраеніе, на адсутнасць  
добра кваліфікаваных камандзіраў і ішня медахопы Б.К.А. што раз мацней ста-  
навілася на ногі, што раз больш давала адпор партызанскім бандам і бяз сум-  
ліву сталася б ~~спробіўши~~ <sup>нек</sup> кадраў для будучай беларускай арміі, каб падзеі на беларус-  
кім фронце у другой палове чырвеня і наступных месяцаў 1944 году, падзеі  
якія вырашылі лёс ня толькі Б.К.А., але і ўсю Беларусь.

22-га чырвеня 1944 году чырвоная армія перайшла ў наступ на усім беларускім фронце. Як цывільныя нямецкія ўлады перад Б.Ц.Р., так і нямецкі штаб  
перед беларускім штабам поспехі чырвонай арміі на фронце старания хавалі.  
У гэтым часе Б.Ц.Р. была занятая прыгатоўленнем 3-га Беларускага Кінграсу.  
27-га чырвеня 1944 году у Менскім горадзкім тэатры под аховай беларускай  
эфіцэрскай школы быў адчынены 3-гі Усебеларускі Кінграс. У Раты-<sup>х</sup> сямі дзен  
нямецкія ўлады атрымалі загад аб эвакуацыі Менску. Надвечар 27-га чырвеня,  
начальнік нямецкага штабу палкоўнік Роде попрасіў мяне ў граб і сказаў та-  
кую рэч: "На аўтострадзе Варысаў-Менск цягнуцца цалкі масы дэртываў з ня-  
мецкай арміі, пелявая жандармерия ня може эз імі даць роды, траба, каб мы  
далі батальён Б.К.А., які забыіме поліцыйную службу на гэтай аўтострадзе і  
пад камандай начальніка пелявой жандармеры будзе ві допамогаць у атрыманье-  
ні гэтых мас." У маі распераўжэнні былі дзве батальёны Б.К.А., якія  
знаходзіліся ў беспасярэдній блізкасці да гэтай аўтострады: батальён у  
Рудзенску і батальён у Менску, але батальёны гэтага ня былі обмундзірованы.   
Гэта быў першы выпадак, калі начальнік нямецкага штабу просіў мяне баталь-  
ён для ягонага спарэчнага ўніцыцца. "Дык, здаволіць ягоную просьбу я ня  
мог бы необмундзірованых жунероў ужыць у такой акцыі было немагчыма.

25-га чырвня Генэралны Камісарыят Беларусі афіцыйна паведаміў Прэзідэнта Р.Ц.Р. аб эвакуацыі Менску. Для В.Ц.Р. быў прызначаны Камісар берг.

Німецкі штаб не пазведаміў беларускі штаб аб эвакуацыі Менску. Із шта-  
бу лучинскі ужо 27-га чэрвеня нікто да працы не звязаўся. Штаб лучинскі  
загінуў, па спыненні дзеянняў для міні изведанія. Куды ? Камі я дазведаўся від  
Прэзідэнта Б.Л.Р. аб эвакуацыі Менску, я з мабрам Мікулай неодніадна апра-  
віхіся да начальніка німецкага штабу, каб узгодніць з ім эвакуацыю В.К.А.  
Начальнік штабу якож і катагарычна адказаў нам : "Ви ня може чага кінгі-  
ціца аб эвакуацыі В.К.А.. Гэн, Готберг ужо аддаў загад, каб В.К.А. адсуну-  
ціца на захад суполыма зъ німецкай павінні пад командай Гебітспеліцей-  
міденту. Як далёк яли будуть адступаць, сям'я я прадугнедзець не могу:  
акі телефону, акі тэлеграфу, акі радыё я ня моу, калет, пасланець Ганцоў мог  
толькі прац німецкі штаб, бо наш штаб ня мог сам навест вишісць документу  
з падарожні. Ли выслаць Ганцоў было бязсэнсоуна, бо падзеі разгортаўліся так  
хутка, а на чыгуць панаў такі хаос, што сумліўна, ці маглі б ганды асяг-  
ніць батальёны. Урэшце, загады мae, якія я мог бы выслаць, не маглі быць  
супярэчнымі з загадамі гэн. Готберга, бо гэтэ выклікала б яшча большы хаос.

## ЗАХИТИНІ МІСЦІЇ ОДНОХВІДУХІМІЧНИХ ФОРМІВ

Аб палажэнныі я дадамы Прэзидэнту Б.Ц.Р.. Прэзыдэнт вырашу, што штаб Е.К.А. мае ехаць з Б.Ц.Р. у Кёнігсбэрг. Я меў віязджаць із Ченску з транспартам Б.Ц.Р., з тым, што калі транспорт асягне Ліду, я з іншымі сябрамі Б.Ц.Р. застаемся ў Лідзе, дзе ў гэтym часе ўжо будзе знаходзіцца Прэзыдэнт з гэм. Готбэргам. Ладейшыя загады я меў атрымаць у Лідзе, Прэзыдэнт у таварысьце Наронскага і сваіх ад'ютантаў Радзевіча й Плоскачоўскага самаходам паехаў у Вільню, адкуль меўся яхадаць у Ліду, куды, па вестках, якія бы атрымаў меўся эвакуавацца штаб гэм. Готбэрга. У выпадку, калі б Прэзыдэнта ня было б у Лідзе, я мусіў бы ехаць у Кёнігсбэрг, дзе меля сабрацца уся Б.Ц.Р. Транспарт Б.Ц.Р. асягнуў Ліду 2-га ліпеня. Першы Віцэ-Прэзыдэнт Шкеленек і я тэлефонічна звязаліся са станцыі з горадам, але ані штабу Готбэрга, ані Прэзыдэнта там ня было. Нічога не заставалася, як ехаць у Кёнігсбэрг.